



«Еўрабачанне-2020»

«А ДЗЕ СПЕВЫ БРАЦЬ?»

У Мінску прайшло праслухоўванне нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне»

Штогод большая ці меншая колькасць беларускіх артыстаў збіраецца ў адзін час у адным месцы, каб паказаць сябе, паглядзець на іншых і паспрацаваць, хто лепей адчувае фармат міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне». Сёлетая такіх ахвотнікаў набіралася 95 — прынамсі, столькі заявак атрымала Белтэлерадыёкампанія як арганізатар нацыянальнага адбору.

Аднак да этапу праслухоўвання ў тэлевізійнай студыі дайшло значна меней удзельнікаў: каля 30 заявак даслалі замежныя грамадзяне (якія, паводле сёлетняга палажэння, на беларускі адбор не дапускаюцца), яшчэ амаль паўтара дзясятка забракавала фокус-



цам іх кампазіцыі мы чулі ўжо шмат разоў. Але былі і тыя, хто зрабіў стаўку на сваё ад пачатку да канца, — як, напрыклад, гурт «Аўра», што агучыў рытарычнае пытанне: «А дзе спевы браць?», маючы на ўвазе наша пагалоўнае ўменне «маўчаць па-беларуску». «Мы па традыцыі спяваем на мове, а пра тое, каб увесці ў песню дуду, я марыла даўно, і вось нарэшце ўсё атрымалася», — расказала ў закулісі пэатка Юлія Быкава.

Баяніст Віталь Варанко зрабіў стаўку не на мову, а на сацыяльна значны пасыл — яго песня напісаная ў падтрымку людзей, хворых на анкалогію. «Мне здаецца, у той ці іншай ступені з гэтай бядой сёння сустракаецца кожны з нас, таму пра яе трэба гаварыць і падстаўляць плячо тым, каму гэта неабход-

група, што праводзіла перадакстынг. Такім чынам, шанс выступіць атрымаў 49 прэтэндэнтаў, выступленні якіх ацэньвала ўжо іншая група экспертаў. У склад гэтай адборачнай фокус-групы ўвайшлі, напрыклад, старшыня Саюза кампазітараў Алена Атрашкевіч, кіраўнік музычнага вясчання Беларускага радыё Таццяна Якушава, спявак і тэлеведучы Георгій Калдун, прадстаўнікі Беларусі на «Еўрабачанні» Зена і гурт Naviband і іншыя — агулам 9 чалавек.

«Выбар журы — гэта ўсё адно сукупнасць суб'ектыўных меркаванняў кожнага з нас, — мяркуе Георгій Калдун. — Таму, слухаючы прэтэндэнтаў, я перадусім выходжу з асабістага ўспрымання: падабаецца ці не, а далей

- Ужо праз некалькі гадзін пасля заканчэння жывога праслухоўвання Белтэлерадыёкампанія абвясціла спіс фіналістаў нацыянальнага адбору. Іх тузін:
- 1. Гламозда Настасся — «Burning again»
 - 2. Хмяльніцкая Дар'я — «On Fire»
 - 3. Быкава Юлія (Aura) — «Барані сваё»
 - 4. Грыбусава Валерыя і Пашкевіч Уладзіслаў (Val) — «Да відна»
 - 5. Пушнова Анжэліка — «True Love»
 - 6. Шыманская Вольга (Napoli) — «Don't let me down»
 - 7. Захарык Аляксандра — «Rocky Road»
 - 8. Смольская Кацярына (КейCi) — «Chili Pepper»
 - 9. Яраш Ян — «Fire»
 - 10. Развадоўская Настасся — Hello
 - 11. Грыгор'ева Вольга, Яначкіна Юлія, Каўфман Святлана (Chakras) — «La-ley-la»
 - 12. Вахомчык (Малашкевіч) Настасся — «Invisible»
- Сёння а 12-й гадзіне пройдзе лёсаванне фіналістаў.



пачынаю ўжо разважаць тэарэтычна, што з упадабанага можа «выстраліць» на «Еўрабачанні». Хоць з гісторыі конкурсу мы не раз бачылі, што перамагалі на першы погляд нефарматныя песні, і тут зноў пытанне выбару: узяць шосьці праверанае, скажам, моцную баладу, тыповую для конкурсу, альбо рызыкнуць і зрабіць стаўку на што-не-

будзь новае ці нязвыклае. Прыемна, што рэпертуар сёлета разнастайны і ёсць з чаго выбіраць, — калі нават гэта не арыгінальныя ідэі, а ў пэўным сэнсе паўтор сусветнага вопыту, добра, калі песні «пародзістыя», высокай якасці».

Многія ўдзельнікі праслухоўвання якраз пайшлі па шляху запазычання і выклікалі адчуванне дэжа вю, як быц-

на», — у некалькіх словах растлумачыў артыст, што і дзеля чаго ён спявае.

А вось уладальнік першай прэміі леташняга «Славянскага базару» Вадзім Зданюк, наадварот, вырашыў абысціся без філасофіі і мудрагелістасці, і ягоная песня «Shake it up» — проста прапанова развясці, стрэсці з сябе зімовую дэпрэсію. Акрамя таго, упрыгожылі сёлетні адбор вакалісты, загартаваныя расійскім і ўкраінскім шоу «Голас» — Ян Яраш і Габрыель Купатадзэ, а таксама неаднаразовыя ўдзельнікі адбораў мінулых гадоў — Жанет, Настасся Малашкевіч, Саша Захарык, Вольга Шыманская (Napoli) і шэраг навічоў. На момант здачы нумара ў друк фокус-група экспертаў яшчэ не абвясціла рашэнне, хто з прэтэндэнтаў трапіў у спіс удзельнікаў фіналу. Але дакладна вядома, што ўжо сёння ў фіналістаў пройдзе жараб'ёўка, а сам фінальны гала-канцэрт адбудзецца ў тэрмін да 6 сакавіка і на ім журы і гледачы зробіць свой канчатковы выбар, хто стане музычным дэлегатом ад Беларусі на 65-м песенным конкурсе «Еўрабачанне» ў Ратэрдаме.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Могилевский филиал

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении 28.02.2020 открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-68770 – котельная, площадь – 687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/С-68772 – мазутонасосная, площадь – 41,0 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/С-91634 – склад, площадь – 44,2 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/С-91635 – склад, площадь – 256,1 кв. м. Емкость металлическая 80 м³, инв. № 1099304; участок наружной канализации протяженностью 137,1 м (инвентарный № 700/С-90642), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительного) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 37,2 м (инвентарный № 700/С-90643), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительного) по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. Лот № 1 расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64, на земельном участке с кадастровым номером 740100000005005430 (площадь – 0,4562 га, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания производственных и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64). На данном земельном участке расположены и иные капитальные строения, не входящие в состав лота. Отдельный земельный участок под объекты продажи не выделен. Начальная цена продажи: 174 420,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 17 442,00 бел. руб.

Аукцион состоится 28 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подана заявок (осуществляется лично) и внесение задатка: по 27.02.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИС банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблищепром», УНП 700391109, 212029, г. Могилев, ул. Островского, 64

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно лично подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, на сайте ino.by